

Ленінскай ПРАУДА

Орган Дзяржынскага РК КП(б)Б

№ 21 (33) | Серада, 7 чэрвоні | 1944 г.

Прачытаў перадай другому!

НЯХАЙ ЖЫВЕ І УМАЦОУВА
ЕЦА ДРУЖБА СВАБОДАЛЮ-
БІВЫХ НАРОДАЎ СОВЕЦКАГА
САЮЗА, АНГЛІ І ЗЛУЧАНЫХ
ШТАТАУ АМЕРЫКІ У СУПОЛЬ
НАЙ БАРАЦЬБЕ СУПРАЦЬ
АГУЛЬНАГА ВОРАГА УСЯГО
ЧАЛАВЕЦТВА — НЯМЕЦКАГА
ФАШЫЭМА!

Загад генерала Эйзенхаўэра

ЛОНДАН. 6 чэрвеня (ТАСС). Як пера
дзе агентства „Рэйтэр”, кожнаму салдату
войск саюзікаў быў уручан, перад апера-
цый утаржэння, з гла Генерала Эйзенхаўэра.
У загадзе гаворыцца: „Салдаты, матроны і
загчыкі экспедыцыйных сіл саюзікаў! Вы
знаходзіцеся на пярэдадні ўступлення ў
вядомі кріжовы шатол, да якога мы Імкну-
ліся гэтыя доўгія месяцы. Узоры ўсаго
свету шакіраваны па Вас. Надзеі і малітвы
свабодалюбівых людзей ва ўсім свете са-
пуштвуюць Вам. Разам з нашымі доблесны-
мі саюзікамі і сабратамі па аружжу па
другіх франтах Вы ажыцвіце разгром ня-
мецкай вайсковай машины, пазбавіце ад на-
цысцкай тыраніі прыгнечаныя народы Еў-
ропы і забеспеччу нам бяспечнасць у сва-
бодным свеце.

Ваша задача будзе не лёгкай. Вораг
дэбра абучы, добра аснашчы і запартован
у балх. Еi будзе ярасна змагацца. Але мы
жывем у 1944 годзе. Многае адбылося з та-

го часу, як нацысты атрымлівалі перамогі
у 1940 і 1941 Гадах.

Аб'яднанныя нацыі нанеслі немцам буй-
ныя паражэнні ў адкрытых балх тварам да-
тиару. Наша паветранае наступленне сур-
віза скараціла іх сілу ў паветры і іх
здольнасць бесці вайну на сухаземі. Наш
унутраны фронт даў нам падаўлячае вра-
ваеходства ў вобласці ўзбраення і боепры-
паеў і прадаставіў у наша распаражэнне
вялікія разёры абучаных салдат. Палажэн-
не змянілася. Свабодныя людзі ва ўсім све-
це разам ідуць да перамогі. Я ўзвіні у
Вашы храбрасці, адданасці доўгу і баявом
майстэрстве. Ми но згодзімся ні на
што меншас, чым поўная перамога. Жадаю
ўдачы. Няхай будзе благаславенне ўсемагутиага бoga над гэтым вялікім і благарод-
ным мераўпрыемствам!!!

Загад быў раздан удзельнікам утар-
жэння пасля пасадкі на судны. Ён быў за-
чтанаы камандзірамі ўсім другім войскам
экспедыцыйных часцей.

Выступленне прэм'ер-міністра Чэрчыля

ЛОНДАН. 6 чэрвеня (ТАСС).
Агенцтва „Рэйтэр” піведам-
ляе, што прэм'ер-міністр Чэр-
чиль выступіў сёня ў пала-
це абшчын.

Зрабіўши агляд ваеных
дзеянняў саюзікаў у Італіі,
Чэрчиль звязаў, што па пра-
цягу ночы і раніці 6-га чэр-
веня высаджаны першыя
буйныя дэсанты саюзікаў на
еўрапейскім кантыненце. Аг-
ромная армада падлічаючая
да 4.000 карабліў, перасекла
Ла-Манш. Па словам Чэрчы-
ля ігоі нямецкіх берагавых
багарэй у значнай ступені па-
даўленаы. Першыходы па мо-
ри звязаіся не на столькі
цікімі, як гэтага бавіліся.
„Ужо маецца надзея на тое,”—
сказаў Чэрчиль, — што дасяг-
нута спраўды таўтычная но-
чакълаеъ”.

Англо-Амерыканскія вой-
скі дзеянічаюць пры падтрым-
цы прыкладна 11.000 самалё-
таў, у першыню у свеце,
кія можна кінуць у бой па
меры неабходнасці. Чэрчиль
заявіў, што за варожымі ліні-
ямі паспяховъ ажыццяўлена
масавая высадка паветраных
дэсантаў. У розных пунктах
пабяражжа ўтвараеца высад-
ка марскіх дэсантаў.

Да гэтага часу, — сказаў
Чэрчиль, — камандзіры, зап-
тыя ў аператырах, паведамля-
юць, што ўсё ідзе згодна
плану. Гэта гіганцкая апера-
цыя, без сумнення з'яўліцца
самай складанай і цяжкай
у паруянні з тым, што ка-
лі-небудз, мела месца”.

Мы надзеімся, — пра-
гаваў Чэрчиль, — прынаднес-

ці ворагу паслядоўны падраг-
сібрывану ў Ходзе бабў.
Маштаб біты і не інтэнсіў-
насць будуць пацягніна ўз-
растаць на працягу прадста-
ячых некалькіх дзясяткаў. Я
не буду касацца, — сказаў
Чэрчиль, — строіць мерківан-
не па поваду хода аперации.
Аднак я могу сказаць, што ў
ва ўсіх саюзных арміях на-
вое поўнае здайства. Мы і
наши амерыкачкі слібы
сиянныя брацтвам на зброі.
Бавы дух войск, як я меў
выпадак наглядаць асабіста
пры пасадцы на судны ў
зношнія некалькі дэйн, пада-
вычайны”.

Чэрчиль сказаў, што съ-
ня пазней ён паведаміц дз-
лейшыя новасці.

Выконваюць указанні правадыра

Пропрацаваўся і ганбока везучы ўпершамайскі залог Вярхоўнага Галоўнакамандуючага Маршала Советскага Савета тварыт Сталіна, партызаны 1 роты атрада Ія Фурманава забавізліся япчы бозын узмоўціца удараў па комунарчы і тыдам ворага, тым самім дзялаўшы пачын лебенай Чырвонай Арміі як наихутчай нызваліцы нашу землю ад пямецкіх ізвергі, як наихутчай дабіць сплюнчага крило рэвага фашысткага звера.

За месец гарызанамі роты аушчана над адкос 4

варожия оналоны. У вінку ўзрываш пашкоджані і разбіта 2 піраміды і 7 пагонаў з жывой сілав, тэхнікай і вайсковай майбасцю ворага. Забіта 27 і ранена 17 фашыстаў, мінамі падарвана 9 рапак і знишчаны варожы трактар перавозкі лясны матэрый на чыгуночку. Парэзан 10 км. тэлефонна-тэлеграфнай сувязі, на мінах падарвана 2 варожы аўтамашыны, пры гэтым, забіта 6 і ранена 2 пямецкія людасы. Выкананы адна супольная засада па чыгунцы, у вінку чаго забіта 9 і ранена 2 немцы.

ПАЛІТРУК РОТЫ І.

З А С А Д А

Моучкі і пярхомі сядзела ворагу. Але вось далёка на партызанская засада. Дзяржаны партызан уважліва і пільна глядзеў на шорую стужку пасейнай дарогі, якай цягнулася ад сэрца беларускай рэдзімы—Мінска да гор. Слуцка—свойго роднага раёна—Гарадка. Цапер, под тэхнікай, вырасінні з го ды стаўскіх піццепак, гардамі распрастэралі свае крылі крыважарных фашысція крумкачы. Упінілі свае драпежныя кілцюры ў целях савецкіх людзей які дзякуюць і пажираюць з кожным лідом усё вони і гэтыя хвяры, зініч юсь і руинуюць усе тое, што так хлопатна было здабыта савецкім людзям. Але жудасных і сумогніх думак якія запоўнілі ўсё зэрца маладога патрона генавісцю к пямецкім людасам толькі япчы мадней сус'каецца ў руках стратыбы, хочаць мяшць, смяротна мяшць

варожа аўтамабіль, у вінку чаго забіта 29 і ранена 7 фашыст, парэзан 6,5 км, тэлеграфна-тэлефоннай сувязі ворага па шасі Слуцк-Мінск і мінай пад引爆а здзіц цётка з гарулем.

Неўзабаве 16 чалавек пямецкіх пітрулёў набліжалася да засады. — Месціць, смяротна мяшць немецким галавазам—адна думка свирліла за ўсіх у галаве. І калі фашысты ўзсталосі на больш як 100 метраў, сініцо вы зіншчылівы смерч з вітавамі, кулямётамі і аўтаматаў падняцеў на голавы Гітлеру. Даў якія раптам, скамяніўшыся ад нечакаванія нападу, як снаты падкошаныя гравінімі кулямі піродных месціў. Перад нешкіркі хвілін стреланіна спіхла 12 людасів, білі забіты, а ава піхка раненымі корчыліся у апошніх сударах, праклінаючы сваёго фюрера.

МІХАІЛ Н.

Баявы ракунак

У поч на 25 мая дыверсійная група, з атрада Ім. Чкалава, замініраваны чыгуначны шлях, чакала войскага эшаона. Але ў гэты момант пямецкія патрулі п'ячалі пра вірадь чыгуночку. Знаючы абтым, што немцы могуць размініраваць чыгуночку і забраць тол, лепш перваць рапакі і забіць фашысткіх сабак чым даць знаць міну, — рашыту старцы групы гав. С. І калі

фрыцаў дрэблізіці к міне, стрэшыні выбух патрос пазвесты. 5 фрыцаў як і не быўала. Тры з іх было забіта і два цяжка ранены.

Гэтай-же поты, лэве камандзірам Грыгоріем В. і палітруком тав. А., апішчана 2 масты на Жыццёві-Важных шасайных дарогах ворага, па рэзаке 5 км. тэлефонна-тэлеграфнай сувязі ворага і засада 1 віроды трактар,

У адказ на загад правадыра

Выдатнымі баявымі дзеяніямі ў Барацьбе з гітлерашкімі разбойнікамі адказавають партызаны 2-ой роты атрада імя Фурманава на першамайскім засаде Вярхоўнага Галоўнакамандуючага Маршала Советскага Савета тварыт Сталіна. Командаваны роты Іван Г., Ніклай К., Павел Е., Аляксандар В. і іншыя іншыя другіх называюць выплатнымі образы мужнасці і геройства, апішчаны жывую славу і тэхніку ворага.

За малы час парызанамі роты пад引爆а па мінах 7 варожых аўтамабіляў, у вінку чаго забіта 29 і ранена 7 фашыст, парэзан 6,5 км, тэлеграфна-тэлефоннай сувязі ворага па шасі Слуцк-Мінск і мінай пад引爆а здзіц цётка з гарулем.

АЛЕКСАНДР С.

Пачастунак бобікам

Група партызан из членів асады Ім. Чкалава не дачакаўшыся франтаў ужо знялася з засады і ачяла рух шаці ў напрамку іншага. Вымауши і з грунтавую дарогу 16 піль—Аргешаўшчына и тутэйшыя заўважылі некалькі ўзімі, якія хаділі з Коныя. Кроху пачаўшы ўсе вініціцаў. Сем фурманяк падімчылі ехалі у Гапіамі у п'яці Аргешаўшчына. Абрадаваныя выпадам пачаці вісь пямецкіх супакаў, піртызаў і па місініе калі патроў і кілі фурманы індэка і піццепак і на 50 метраў, дрэблізіці з аўтамашынай або на піхке ў галавы "бік-м". У вінку ўда згаці ве ўсіх 2-6 бік-мі забітыя і трох расінія.

К.

ФАЛКЕРІЯ